

Навукова-практычная канферэнцыя «Полацкія чытанні-2017», якую гасцінна прымаў Полацкі дзяржаўны ўніверсітэт, сабрала разам беларускіх навукоўцаў — спецыялістаў у галіне мовазнаўства і гісторыі.

ПРАДСТАЎНІЧЫ ФОРУМ

У ёй бралі ўдзел доктар гістарычных навук, дацэнт, дырэктар Цэнтральнай навуковай бібліятэкі імя Якуба Коласа НАН Беларусі Аляксандр Груша, дырэктар Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі, доктар гістарычных навук, доктар архітэктуры, прафесар, акадэмік Аляксандр Лакотка, загадчык цэнтра археалогіі і старажытнай гісторыі Беларусі Інстытута гісторыі НАН Беларусі, доктар гістарычных навук, прафесар Вольга Ляўко, доктар філалагічных навук, загадчык аддзела фалькларыстыкі і культуры славянскіх народаў Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі Таццяна Валодзіна і многія іншыя вядомыя і паважаныя ў навуковым асяроддзі асобы.

Арганізатарамі форуму выступілі Нацыянальная акадэмія навук, Аддзяленне гуманітарных навук і мастацтваў, Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі, Інстытут мовазнаўства імя Я.Коласа, Міністэрства інфармацыі, Міністэрства адукацыі, Полацкі дзяржуніверсітэт, Віцебскі аблвыканкам і Полацкі райвыканкам.

Адкрываючы мерапры-
емства, Аляксандр Каваленя,
акадэмік-сакратар Аддзялен-
ня гуманітарных навук і мас-
тацтваў, доктар гістарычных
навук, прафесар, член-карэс-
пандэнт НАН Беларусі вітаў
прысутных ад імя прэзідыума
Нацыянальнай акадэміі навук.
Ён адзначыў, што вельмі сім-
валічна, што такі прадстаўнічы
форум сабраўся ў Полацку ў
Год навукі і падчас святкаван-
ня Дня беларускага пісьменс-
тва і 500-годдзя беларускага
кнігадрукавання. *«Менавіта
Полацк з'яўляецца калыскай
беларускай дзяржаўнасці і
вытокам духоўнасці, радзімай
людзей, якія сталі ганаровымі
сімваламі нашай краіны. Без
кнігі, без друкаванага слова
немагчымы былі б асвета і, як
вынік, развіццё навукі»*, — за-
значыў ён.

Прысутных віталі таксама
рэктар Полацкага дзяржуні-
версітэта Дзмітрый Лазоўскі,
першы намеснік міністра ін-
фармацыі Рэспублікі Беларусь
Ігар Луцкі, старшыня Полацка-
га райсавета дэпутатаў Іосіф
Грыбовіч і іншыя.

Ва ўрачыстай абстаноўцы
Ганаровыя граматы за вялікі
ўнёсак у развіццё гуманітар-
най навукі ўручаны шэрагу
навукоўцаў і даследчыкаў, у іх
ліку — навуковы калектыў Му-
зея беларускага кнігадрука-
вання Нацыянальнага Полац-
кага гісторыка-культурнага
музея-запаведніка.

Падчас пасяджэння секцыі
на канферэнцыі разглядаліся
разнастайныя аспекты развіц-
ця нацыянальнай гісторыі і
культуры.